

УЗГОДНЕНА
Намеснік старшыні
Карэліцкага райвыканкама
па сацыяльнай сферы
_____ Я.М. Чычкан
“ _____ ” _____ 20__ г.

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Начальнік аддзела ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі
Карэліцкага райвыканкама
_____ Н.А.Маісеенка
“ _____ ” _____ 20__ г.

ПРЭЙСКУРАНТ
цэн на платныя паслугі
ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” на 01.01.2022г.

№ п/п	Віды паслуг	Адзінка вымярэння	Цана
1	Адпраўка паведамлення па электроннай пошце супрацоўнікамі бібліятэкі	1 паведамленне	0,10 кап.
2	Браніраванне літаратуры па тэлефоне	1экз/суткі	0,15 кап.
3	Брашурыўка дакументаў пластыкавай спружынай	1- 15 лістоў; 30 лістоў і болей	2,00 руб. 3,00 руб.
4	Выдача выданняў з чытальнай залы для ксеракапіравання за межы бібліятэкі	1 гадзіна	0,15 кап.
5	Выдача літаратуры з камерцыйнага фонду “Абанемент “Навінка”	1 экз/суткі	0,50 кап.
6	Выдача літаратуры па МБА	1экз/суткі	0,15 кап.
7	Выдача кніг з камерцыйнага фонду чытальнай залы	1 экз/суткі	0,40 кап.
8	Выдача кніг з камерцыйнага фонду, попыт на якія паменьшыўся	1экз/ 5 сут.	0,30 кап.
9	Выдача кніг з камерцыйнага фонду на 1 месяц чытачам, абслугоўваемых бібліобусам	1 экз/ мес.	0,20 кап.
10	Выдача кніг з чытальнай залы для карыстання за межамі бібліятэкі	1экз./суткі	0,30 кап.
11	Выдача на дом электронных дакументаў з фондаў бібліятэкі	1 электронны дакумент	0,15 кап.
12	Выкананне тэматычных, фактаграфічных бібліяграфічных даведак	1 бібліяграф. запіс; апіса. 1 аб'екта	0,15 кап.
13	Двухбаковае ксеракапіраванне дакументаў з ілюстрацыямі, графікамі, фотаздымкамі з фондаў бібліятэкі	1 ліст	0,80 кап.
14	Двухбаковае ксеракапіраванне друкаванага тэксту з фондаў бібліятэкі (чорна-белае)	1 ліст	0,60 кап.
15	Дызайн дакумента: пошук і ўстаўка карцінак, рамак, табліц	1 старонка праўленага тэксту	0,50 кап.

16	Дызайн фотаздымка карыстальніка	Фармат А-4 Фармат А5 Фармат 10см*7см	3,00 руб. 1,50 руб. 0,80 кап.
17	Запіс інфармацыі з аўтаматызаванага рабочага месца бібліятэкара на здымны носьбіт карыстальніка 1мб	1-10 мб 10-30 мб 31-100мб 101-300 мб 301-500 мб 501-1000 мб	0,75 кап. 1руб.50кап. 2руб.50кап. 3руб.50кап. 4руб.50кап. 6,00 руб. б.
18	Інфармацыя на электронны адрас карыстальніка аб новых паступленнях бібліятэкі	1 паведамленне	0,20 кап.
19	Каляровая раздрукоўка на прынтары	1 старонка – 40%; 1 старонка – 70% 1 старонка – 100%	0,30 кап. 0,40 кап. 0,50 кап.
20	Ксеракапіраванне асобных артыкулаў, старонак дакументаў (чорна-белае)	1 старонка	0,30 кап.
21	Ксеракапіраванне дакументаў з ілюстрацыямі, графікамі, фотаздымкамі з фондаў бібліятэкі чорна-белы	1 стар. А4	0,40кап.
22	Ламініраванне дакументаў	фармат А4	1руб. 50 кап.
23	Мантаж відэаматэрыяла карыстальніка:	ад 1 да 5 хвіл.; ад 6 да 10 хвіл.; звыш 10 хвіл.	3,00 руб. 6,50 руб. 12,00 руб.
24	Набор і раздрукоўка тэкста на ЭВМ	1 старонка	0,50 кап.
25	Падбор літаратуры для работы ў чытальнай зале па тэматыцы, якая акрэслена чытачом	1 экзэмпляр	0,15 кап.
26	Пошук інфармацыі, выкананне даведак карыстальнікаў з выкарыстаннем Інтэрнэт-рэсурсаў	1 запыт	0,15 кап.
27	Пошук нарматыўна-прававых дакументаў у банку дадзеных	1 кБт	0,15 кап.
28	Прадастаўленне камп'ютара для самастойнага карыстання	1 гадзіна	0,50 кап.
29	Прадастаўленне ляльнага тэатра	1білет	0,30 кап.
30	Раздрукоўка дакумента на прынтары (чорна-белае)	1 старонка	0,30 кап.
31	Распрацоўка дызайна і выраб акрылавых магнітаў	1 шт.	1,50 руб.
32	Распрацоўка дызайна і выраб бэйдж-карт	1 шт.	0,20 кап.
33	Распрацоўка дызайна і выраб візітак	1 шт.	0,20 кап.

34	Распрацоўка дызайна і выраб грамат, падзячных пісем - на паперы для прынтараў; - на фотапаперы	фармат А4 (1 старонка)	0,80 кап. 1,50 руб.
35	Распрацоўка дызайна і выраб календара па індывідуальнаму заказу	Фармат А-4 Фармат А5 Фармат 10см*7см (1 старонка)	1,50 руб. 1,00 кап. 0,50 кап.
36	Распрацоўка дызайна і выраб метрыкі немаўляці	фармат А4 (1 старонка)	1,50 руб.
37	Сканіраванне дакументаў з фондаў бібліятэкі	1 старонка	0,20 кап.
38	Складанне віншавання з запісам на з'ёмны носьбіт	1 віншаванне	0,50 кап.
39	Стварэнне прэзентацыі у праграме PowerPoint	1 прэзентацыя: 20 слайдаў; 21-25 слайдаў	5,00 руб. 7,00 руб.
40	Фотаздымак фрагментаў дакументаў з фондаў бібліятэкі на абсталяванні карыстальніка	1 кадр	0,10 кап.
41	Часовае знаходжанне дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту пад даглядам бібліятэчных спецыялістаў у памяшканні бібліятэкі	30 хвілін 1 гадзіна	1руб.13 кап. 2 руб.20кап.
42	Часовае знаходжанне дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту пад даглядам бібліятэчных спецыялістаў на атракцыёне	30 хвілін 1 гадзіна	0,60 кап. 1 руб.20кап.

Дырэктар ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка”

Л.К.Арцюх

УЗГОДНЕНА

ДУ Цэнтр для забеспячэння дзейнасці бюджэтных і іншых арганізацый Карэліцкага раёна
І.С. Ахрэмка